

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 31 (5705) 8 лютага 1937 г., панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

## СЁННЯ У НУМАРЫ:

**Інфармацыйнае паведамленне аб рабоце пленуму ЦК КП(б)Б.**  
 Перадаваў: Выкарчаваць невольшэвіцкую практыку работы, яшчэ вышэй узняць рэвалюцыйную пільнасць.  
 П'яско Рамэн Ралана на імя прэзідэнта Акадэміі навук БССР.  
 Удзельнікі грандыёзнага велапрабегу прыбылі ў Маскву.

Новыя вытворчыя перамогі адзначаюць працоўныя праект Канстытуцыі БССР.  
 Усебеларуская парада на конгрэсе доўгі.  
 Адданне суду віноўнікаў аварыі на шахце «Шахтантрацт»  
 Чыгуны — Чыгуначнікі Гомеля ліквідуюць вынікі шкодніцтва.  
 М. Стрыгуны — Сарваць маску з ворагаў народу.

П. Броўка — Узброенае слова паэта.  
 Е. Сталін, А. Лебедзеў — На заводзе імя Маснікова зрадуе класавы вораг.  
 Да стагоддзя з дня смерці А. С. Пушкіна. Урачыстае пасляжыццё Акадэміі навук БССР.  
 За рубліком — Паўлача імпэрыялістаў на паўночным фронце. — Замежныя вольнікі на прыгавор вярхоўнага суда. — Інтэры Грыбентона ў Англіі.

### ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Днямі адбыўся пленум ЦК КП(б)Б. Пленум аслабіў тав. Н. Ф. ГІКАЛО ад абавязкаў першага сакратара Цэнтральнага Камітэта Комунистычнай партыі (большевікоў) Беларусі ў звязку з абраннем яго першым сакратаром Харкаўскага абкома КП(б)У. Пленум абраў тав. СУРТУ членам бюро ЦК КП(б)Б і т. т. Рубінштэйна, Готфрыда і Адуштайца кандыдатамі ў члены бюро ЦК КП(б)Б.

### ВЫКАРЧАВАЦЬ НЕБОЛЬШЭВІЦКУЮ ПРАКТЫКУ РАБОТЫ, ЯШЧЭ ВЫШЭЙ УЗНЯЦЬ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ!

Сёння мы публікуем інфармацыйнае паведамленне аб рабоце пленуму ЦК КП(б)Б, які засядаў гэтымі днямі. Пленум вызваліў ад работы першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Гікало Н. Ф. у сувязі з абраннем яго першым сакратаром Харкаўскага абкома КП(б)У. Кожнаму працоўнаму вядома роля тав. Гікало ў Беларусі. Цьвердзены большыя, якія прайшоў школу грамадзянскай вайны, беззаветна аданы справе партыі, ён лічыў вышэйшым прынцыпам усіх сваіх паводнаў, усёй сваёй работай — быць паслядоўным вучнем вялікага Сталіна, дапамагчы і паўдзяліць выконваць узаканні ЦК КП(б)Б і асабіста таварыша Сталіна. У гэтым духу ён выхоўваў партыйную арганізацыю, навуачна-тэхнічныя і ўзброеныя расправаў ворага і грамадскіх іго.

Выконваючы ўказанні таварыша Сталіна, прародзіц у жыццё ленинска-сталінскую напавянальную палітыку, выкрываючы напавянаў — ворагаў народу, ЦК(б)Б, на чале з тав. Гікало, вырашыў моцна большыя, партыйных і непартыйных. Партыйная арганізацыя КП(б)Б за гэтыя гады ўзмацніла. Ворагі і істэрычныя вядуць з радоў партыі. Групоўшчына, яка некалі лікарэзіла арганізацыю, рашуча пераможана. Навесен сур'езны ўдар расхлябанасці і падхліпству, народна-мужыцкім спосабамі ўноўна жыцця беларускага і ўраўнаважанага народу ў мінулым, месціакоўска.

Большыя прынцыпы сталі правільна выконваць члены ЦК(б)Б. Але імяна зраза, калі тав. Гікало перайшоў на другую работу, нам, як ніколі, трэба памятаць аб ворагу, аб выкарчаванні ім усіх і ўсялякіх звычак, што засталіся ў народу ў спадчыну ад мінулага, для барацьбы супраць ЦК(б)Б і савецкай улады.

Ніякай самауважынасці не павінна быць у нашых руках! Вораг хітры і каварны. Ён умеа маскіравацца, прародзіц сваю снуюную работу ваіроўніцтвам свай узор у крапачы абароны рэспублікі.

Не можа быць зараз ніякага сумнення ў тым, што на чыгунках і заводах транспарту, размяшчаных на тэрыторыі Беларусі, працавала найка гнушчых траціцкіх бандаў. Партыйная арганізацыя Віцебска і Гомеля працягнула, спецыяльна па вымыслах ворага.

Сёння мы публікуем артыкул, які сігналізуе аб рабоце ворага на заводзе імя Маснікова. Вораг прародзіц сваю агітучую работу і ў сельскай гаспадарцы, імкнучыся знішчыць коннае пагадоўе, раскарваючы калгаснае дабро і тым самым зніжаючы кошт працяна, каб выкарыстаць неадарваныя калгасніцкія рэзультатамі свай працы ў калгасе.

ЦК КП(б)Б на ўроках партыйных арганізацый Азова-Чорнаморскага края і Кіеўскай вобласці вучыцца, што там, куды кіраўнікі партыйных арганізацый страцілі гуты да партыйнай работы, перадаваўшы яе людзям аграрнаму, а самі захапіліся звадкамі, лібэлімі, паўнамай ірэктыроў прадпрыемстваў, старшын райвыканкомаў і сельсаветаў, там, як правіла, вораг, калі ён прародзіць, не забываючы.

Практыка паказвае, што аналагічны выхадзі ёсць і ў ЦК(б)Б. Так, перад партыям мескага пелітэўскага сталінісцкага заданна па выхаванню студэнтаў, а ён, замест таго, каб штодзённа выконваць яе, на сваіх паседжаннях абмярковае патаўні аб размеркаванні аў літэратуры і колькасці стэнграм, якія павінна арукваць вучэбная частка. Зрадуема, што ў такой атмасферы вораг адчувае сабе, ад рыва ў валасе.

Многія райкомы ЦК(б)Б падняліся на райвыканкомы, апыкаюць іх замест таго, каб навучыць іх працаваць і адказваць за сваю работу. Прыкладам такой памылкі можа служыць Кіліманскі райком. На сваім паседжанні райком палічыў магчымым паставіць пытанне аб забеспячэнні электрастанцыяй аграмаі. Усім ясна, што і гэтым пытаннем палкам мот-бы спраўніла райвыканком. Гэты прыклад — прама свечанне грубай памылкі райвыканкома з боку бюро райкома, прыклад вяржачкага захавання гаспадарчых пільнасці, прыклад поўнага забыцця райкомам свайго абавязку.

Часцей за ўсё такія невольшэвіцкая

### ПІСЬМО РАМЭН РАЛАНА НА ІМЯ ПРЭЗІДЭНТА АКАДЭМІІ НАВУК БССР ТАВ. І. З. СУРТА

Вільнеў, 20 студзеня 1937 года.

«Дарагі таварыш І. СУРТА!  
 Я дзякую Вам за Ваша пісьмо ад 13 студзеня г. г. Я шлю Акадэміі навук Беларусі свае сардэчныя прывітанні і мае лепшыя пажаданні добрай працы, карыснай для развіцця СССР і ўсяго чалавечства.  
 Я не магу, нажаль, нічога Вам паслаць аб Пушкіне. Я яго не ведаю так добра, каб мець права аб ім гаварыць. Я яшчэ не ведаю ладу добра рускай мовы — лую я вывучаю, каб мець магчымасць меркаваць аб мастацкіх творах на гэтай мове; я не ведаю французскіх перакладаў твораў Пушкіна, і я сумняваюся ці ёсць добрыя пераклады яго вершаў. Вялікія паэты хочучы, каб іх перакладамі паэты.

Я разумю вельмі добра важнасць юбілею Вашага вялікага паэта, я далучаюся ўсім сэрцам да ўсяго таго, што будзе зроблена, каб яго адсвяткаваць, я жадаю, каб яго слава і яго творы распаўсюджваліся, нарэшце, каб развілася сарод усёх мас СССР любоў да мастацтва і да культуры. Але на мой жаль я не магу вызваліцца ад грамадскіх абавязкаў, якія ў нас у Францыі неадкладны, каб напісаць літаратурны артыкул на тэму, якая павінна была-б у мяне заняць шмат часу для вывучэння, каб яе распрацаваць вартам Пушкіна спосабам.

Так што выбачце мне, дарагі прыяцель. Я вам усім шпіскаю руку.

РАМЭН РАЛАН.

### УДЗЕЛЬНІКІ ГРАНДЫЁЗНАГА ВЕЛАПРАБЕГУ ПРЫБЫЛІ У МАСКВУ

МАСКВА, 7 лютага. (БЕТА). Удзельнікі грандыёзнага велапрабегу удзельнікі Савецкага Саюза пасля кароткага адпачынку ў Крэмылю (пад Масквой) 6 лютага ў 9 гадзін 30 мінут рэзінчы вышлі на Маскву.  
 У 2 гадзіны дзень адважна пятыя рэдакцыя ўсталяваў у складзе дынамаўпаўнаважанага т. т. Любімскага, Шубіна, Ражаўскага, Моравы і Тімафеева ўступілі ў стаўку і расіравалася праз горад да сталісна «Дынама». Масквічы пеліа віталі пагранічнікаў, устанавіўшы новы сусветны рэкорд дальнасці велапрабегу.  
 У 16 гадзін дынамаўпаўнаважаныя спыніліся на плошчы каля сталісна «Дынама». Тут іх сустрацілі прэстаўнікі Галоўнага кіраўніцтва пагранічнай і ўнутранай аховы Наркмата ўнутраных спраў, фізкультуры і сталіны, радні, сабры і таварышы. Тысячы масквічоў

паўнаважанае вядуць іх віталі ад радую пільніку. Масквічы фізкультуры і падхліпстві вельмі рады велапрабегу і яго пераможцам.

Мітынг Герояў пераўтварыўся ў велапрабегу віталі: нам, начальнікі Галоўнага кіраўніцтва пагранічнай і ўнутранай аховы НКВС — корпусны камандар тав. Рамаль, намеснік старшын Усебеларускага камітэта па справах фізкультуры і спорту тав. Кальбус і прэстаўнікі масквіцкіх фізкультуры арганізацый.

З адназначнай прамовай выступіў камандар прабегу тав. Любімскі. Апошні словы яго, поўныя любові да вялікага Сталіна, патанулі ў гарачыя воплескі шматлікага натоўпу.  
 Удзельнікі велапрабегу звярнуліся з рэпартажам да таварышаў Сталіна, Молатава, Варашчылава і Ежова.

### НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ АДЗНАЧАЮЦЬ ПРАЦАУНЫЯ ПРАЕКТ КАНСТЫТУЦЫІ БССР

#### ПАТХНЕННЫЯ ПРАЕКТАМ КАНСТЫТУЦЫІ

МОЗЬР. Патхненныя праекты Канстытуцыі БССР, рабочыя мозьрскіх прадпрыемстваў адкавалі на гэты гістарычны момант новым уздымам вытворчага энтузіязма. Вылучаючы праект Канстытуцыі ў пехах, у брыгадах, стаханавіцкіх і ўдзельніках фабрыкі «Комінтэрн» узнялі на сабе абавязанства павысіць прадукцыйнасць працы з такім разлікам, каб палат 1937 года выканаць да XX гадавіны Кастрычніка.  
 За абавязанствамі паследвалі справы. Нааўтра пасля вывучэння праекта Канстытуцыі стаханавіцы фабрыкі далі невольна высокую выпрацоўку. Сталар зборачнага пэха Верханікоў 4 лютага выканаў сваю норму на 330 проц., да гэтага ён даваў 300 проц. Сталар таго-ж пэха Крэпс у гэты дзень выканаў сваю норму

на 230 проц., а раней яе выпрацоўка не перавышала 180 проц. Сталар Нархомена раней выконваў сваю норму на 175 проц., а 4 лютага выканаў яе на 204 проц. На заводзе «Шоў» таксама ўвайшла хваля вытворчага энтузіязма. Стаханавіцкім чыгуначнікам Чычарук раней абразаў 280—300 штал, а 4 лютага абразаў 374. Калгаснік Кудзюкоў у гэты дзень выканаў сваю норму на 153,3 проц. Возчыкі Карыявен і Дзікан перавезлі 4 і 5 лютага па 17 кубаметраў лесаматэрыялаў, а раней лям перавозілі не больш 11—12 кубаметраў.

У аднак праекта новай Канстытуцыі калгасніцкіх пэха хлебавада 4 лютага выканаў сваё дэбнае заданне на 140 проц.

ФРАЛОУ.

#### 3 ПАТРОЕНАІ ЭНЕРГІЯІ

ЧАВУСЫ. Праект Канстытуцыі БССР выклікаў хваля вытворчага энтузіязма. У калгасна арганізаваны новыя рэкорды ўзросту. Зараз у калгасна палівавацца ўжо 119 стаханавіцкіх звычак.  
 Калгаснікі калгаса імя Кірэва, Галавельчынскага сельсавета, у гонар праекта Канстытуцыі поўнастві завяршылі зямлю насянона і абрадачнае зямлю і атаманавалі сельгасгаспадарчы інвентар. Кіраўніч звярнуліся да ўсіх калгаснікаў раёна з заклікам арганізаваць дастойную сустрэчу Называцінаму XII Усебеларускаму З'езду Савэтаў — апошні завяршылі падытоўку да стаханавіцкай ваяны.  
 «Добрай падытоўкай да сібы, стаханавіцкай работай у часе сабы даб'ёмся сталініскага ўрада на нашых сацыялістычных пэлах, — пішучы кіраўніч ў свай алазе. — Шырокім разгортаннем

саборніцтва паміж брыгадамі, звычымі заваёва праца завяць сваімі вопытамі таварышаў месца на Усебеларускай сельгасгаспадарчай выстацы.  
 Брыгадзір другой брыгады калгаса імя Маркшаўскага, Антопаўскага сельсавета, т. Кастрэна гэты:

«Праект Канстытуцыі патхнае нас — усю брыгаду, мы будзем з патроенай энэргіяй змагацца за высокі градажый Ва ўсіх калгаснах і саўгаснах абмеркаванне праекта Канстытуцыі ўвайла тэмы падытоўкі да ваяны. Заклік калгаснікаў калгаса імя Кірэва знойшоў гарачы водук сярэд калгаснікаў і калгасніц. Уся падытоўка да З'езду прародзіла пэха доўготы — заваёва праца прымаць удзель Усебеларускай сельгасгаспадарчай выстацы».

БЕРАЗОЎСКАЯ.

#### НОВЫ ПРЫЛІЎ У КАЛГАСЫ

Для вывучэння гістарычнага даклада таварыша Сталіна і новай Канстытуцыі на агрульня сходы калгаснікаў з вялікай зацікаўленасцю з'яўляюцца аднаасобнікі.  
 За час вывучэння новай Сталінскай Канстытуцыі і даклада таварыша Сталіна на Востомльскаму раёну ўступіла ў 1937 год 34 аднаасобных гаспадары. 1937 стаханавіцкі год быў аднаасобнікі сус-

тредзі дружнай калектыўнай працай.  
 У калгасе імя Вароўскага, Меліскага сельсавета, 2 аднаасобнікі палалі звычкі аб уступленні ў калгас. У калгасе Кадубінскага сельсавета ўступіла 12 аднаасобных гаспадары. У гэты зыхад аднаасобнікі выказваюць жаданне быць пераможцамі калгаснікамі, часна і аднаці прымаць і бераччы калгаснае дабро. ШУРАЎ ПАВЕЛ.

#### Адданне суду віноўнікаў аварыі на шахце «Шахтантрацт»

У студзені г. г. на шахце № 13 Багураева — Гарыцкага рудніцкага раёна «Шахтантрацт» здарылася аварыя, якая пацягнула за сабой чалавечыя афарты.  
 Заслужаўшы заклад урававай камісіі, створанай для расследавання гэтай справы, Совет Народных Камісароў Саюза ССР істэнавіў аднаць пад суд за злачыння адноснах да захавання правы тэхнічнай эксплуатацыі пры спуску і пад'ёме людзей у шахце наступных работнікаў шахты № 13, якія з'яўляюцца непераможнымі віноўнікамі катастрофы: загадчыка шах-

ты Пастаяна А. Я., галоўнага інжынера а шахты Макарона К. В., машыніста пал'ёму Залатарова П. Н., машыніста гад'ёму Зенцова Д. С. і памочніка механіка шахты Катругу А. В. Пракуратура Саюза ССР прародзіла закончыць следства па гэтай справе ў найкарапейшым тэрміне.  
 Наркмапжырому даручана тэрмінова ажыццявіць усё прапанаваны ўрадавай камісіяй мерыпрыемствы па прыкравленню шахты № 13 у поўны парадак у адносіцах тэхнікі бяспекі.

(БЕТА).



### МАШЫНІСТ ПАРОВОЗА «ФД» 20—1154 СТАНІСЛАЎ МІХАЙЛІВІЧ ШУЛЬКІН

Машыніст паровоза «ФД» 20—1154 Станіслаў Міхайлавіч Шулькін ў суправаджанні жандарнага па іпо Паўла Кірылавіча Івашчына правёў поезд № 705 ад Невеля да Віцебска з нагонам 57 мінут, чыя выканаў тэхнічную хуткасць на 162,6 проц.  
 На участку Віцебск — Орша дыспетчар І. С. Бірчкоў дабіўся сярэднесутачнага прабегу поезда № 705 у 1368 кілометраў. Машыніст гагага поезда тав. Вялікоў прыбыў у Оршу з нагонам 46 мінут. Назад тав. Вялікоў прывёў поезд № 910 гадзі 1930 тон з нагонам у шляху да Віцебска 34 мінуты.  
 Машыніст віцебскага паравозага дэло т. Павленка адрывіўся з Віцебска з поездам № 706 са спазненнем на 30 мінут (па віне станцыі), але ўвёў поезд у графік. Маючы нагон на Невель 52 мінуты, перапысу ўстаноўленую па участку тэхнічную хуткасць на 51 проц.  
 Я. І. ЧАРНОУ.

#### АДКАЗ СТАХАНАЎСКАЙ РАБОТАЙ

Па-большевіцку рыхтуюцца віцебскія чыгуначнікі да Надзвычайнага XII З'езду Савэтаў Беларусі, які адбудзецца Сталінскаю Канстытуцыю Беларускага народу.  
 Прыгавор суда над алейнымі ворагамі народу з траціцкіх бандаў выклікаў вельзарины ўздым творчай ініцыятывы мас. Калектыў чыгуначнікаў гарчы жаданнем найхутчэй ліквідаваць астаткі шкодніцтва на транспарце і ў прыватнасці на віцебскім вузле.  
 Вытэйшні прыклады работы паказвае арганізацыя машыніст віцебскага іпо Нікалай Георгіевіч Зіновіч. 4 лютага ён прывёў наркомаўскі поезд № 716 (вузальны маршрут) вагой у 1818 тон у Віцебск з нагонам 48 мінут, з сярэднесутачным прабегам 1528,8 кілометра.  
 У гэты-ж дзень дыспетчар-ардэнаносец Іосіф Вязіміравіч Еленскі прывёў поезд № 705 па участку Віцебск—Невель з сярэднесутачным прабегам 1459,68 кілометра.

#### ЧЫГУНАЧНІКІ ГОМЕЛЯ ЛІКВІДУЮЦЬ ВЫНІКІ ШКОДНІЦВА

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). Была траціцкім дыверсантаў мела свайго агента і на Беларускай чыгуначці. Былы начальнік чыгуначкі Вязімірскі быў судзімым а знішчэнні бандаў траціцстаў. Ён ішоўзіў яе толькі было магчыма: па шляху, у дэпо, станцыях і розных службах чыгуначкі, арганізоўваў кружныя палатоды, псаваў рухомы састаў чыгуначкі, прывозіў у вытоўнасць гаспадарку шляху.  
 Чыгуначнікі Беларускай чыгуначкі, абмеркаваўшы пісьмо чыгуначнікаў маскоўскага і тульскага вузла Дзержынскай чыгуначкі, прымаюць канкрэтыя заходы да ліквідацыі шкодніцкай дзейнасці на сваіх участках.

Рабочыя вагоннай змены тав. Жалезякова (станцыя Гомель) у адказ на пісьмо Дзержынскаў пішучы:  
 «Фашысцкія найміты прыкладзі сваю руку і да намага вагоннага участка. Яны свай павуцінай імкнуліся аплесці нашы вытворчыя звычкі. Яны карысталіся прытупленнем нашай пільнасці для таго, каб аманіць ачуваць іхні ўдзяры на чыгуначці. Так, напрыклад, па расправажэнню былога начальніка чыгуначкі—траціста, зрадніка Вязімірскага, нашаму пункту была спынена вылада кісларода для рамонту вагонаў. Гэты від рамонту быў пераведзены на кавальскі спосаб, што прыводзіла да зніжэння якасці, узаржажа прадукцыю.  
 Усе 8 змен вагоннікаў, занятых на безадонным рамонце, мелі толькі аднаго майстра, які не паспяваў кіраваць кругласутачнай работай змен. У рэзультате гэтага, агляд і рамонт прародзіліся пазыроўна, пільнаскага, атрымаваліся пазды. Далей яны пішучы:  
 «Мы ліквідуем вынікі шкодніцтва не-

#### ПЛЕНУМ БЮДЖЭТНАЙ КАМІСІІ ЦВК БССР

Для разгляду азінага дзяржаўнага бюджэта БССР на 1937 год склаўся 13 лютага 1937 года пленум бюджэтай камісіі ЦВК БССР. Пасляжыццё абудавана ў 6 гадзін ве чара ў зале пасаджанай прэзідэнта ЦВК БССР — Дом урада, 2-гі паверх.  
 Старшыня Бюджэтай Камісіі ЦВК БССР ЦІЗАУЦОУ.

ЧЫГУН.

# ПАДРЫХТУЕМ ДА СЯУБЫ МОЦНАГА КАНЯ!

# САРВАЦЬ МАСКУ З ВОРАГАУ НАРОДУ

## НА НАРАДЗЕ ПА КОНЕГАДОУЛІ

6 лютага адбылася нарада коняхаў, арганізаваная коннегадоўчымі фермамі, бригадзіраў, ветэрараў і зоотэхнікаў 18 раёнаў Савецкай Беларусі, складаная сельсаветна-агаспадарчымі аддэламі ЦК КП(б)Б і Наркамзема БССР.

Вялікія конныя рэспублікі — ардынэсавы тав. Батуцін Нікіта Ермалаевіч з калгаса «Кастрычнік» Прапойскага раёна і ардынэсавы тав. Камей І. С. з калгаса «Чырвоны бас» Краўскага раёна — падзяліліся з усімі коняхаў вынікамі сваёй работы на развіццё сацыялістычнай коннегадоўлі. Іх вопыт работы вялікі.

У калгасе «Чырвоны бас», дзе старшым коняхаў працуе ардынэсавы тав. Камей, як і ў Нікіты Ермалаевіча, коні ў добрым стане. Тав. Камей гаворыць аб рабочым дні на канюшні. У іх заўсёды добра арганізавана праца, правільнае выкарыстанне кармоў, уведзена штодзённая чыстка коней. Восем чаму ў яго коні ў сярэдняй і вышэй сярэдняй якасці, няма адыходу маладняка.

Аб сваім поспеху расказаў таксама старшы коняхаў калгаса «Вольныя» Горкага раёна тав. Раўгоўніч І. Д.

Удзельнікі нарады — старшы коняхаў калгаса імя Молатава Сіропынскага раёна тав. Паўлюк І. П. — падзяліліся аб выніках хатняй арганізацыі працы на канюшні. У іх калгасе коні ва ўмовах не замядзаны, існуе паўднёвая форма чысткі коней, даглядаюць чыстка коней на чарзе 31 каня. Сам Паўлюк і працуе на канюшні толькі зямлі, а на лета прафесію выкарыстоўвае другіх калгаснікаў. У выніку — коні добра, амаль зусім не праводзіцца чыстка коней. Харчаванне, што ў раёне вядзецца аб гэтым, але ніякіх мер не прыняты ў раёнах, якіх райнаймаком.

Старшыня калгаса «Ураджайны край» Пухавіцкага раёна расказаў вострыя факты. У іх калгасе, дзе лепш пастаўлена догляд за конямі, раённым арганізацыя складала паручы коняхаў двух сельсаветаў. Коні сабраліся, а з раёнахадцамі ніхто не прыходзіў. У Пухавіцкім раёне аб конях забавіліся, з імі ніхто не працуе.

Выступавшыя коняхаў, арганізаваныя коннегадоўчымі фермамі і бригадзіраў азначылі ўсім недапушчальны аб'явілі асноўныя да коняхаў ў многіх раёнах. Многія скарыліся, што з імі не арганізавана вучоба ў калгасе, не гаворачы ўжо аб раённых курсах. У тым жа Пухавіцкім, Лейкавіцкім, Жлобінскім і інш. раёнах зоветурткі існуюць толькі фармальна. Зоотэхнічны і ветэрынарны работнікі слаба дапамагаюць коняхаў на рабоне.

На нарадзе высветлілася, што дагэтуль не ўсталявана правільная аплата работнікам коняхаў. Па нормах Наркамзема БССР кожнаму коняхаў павінен быць дадзены ў месяц па 0,10 прапанна. Усюды налічваюць парубу, не глядзячы на тое, які коняхаў працуе — добра ці дрэнна. Больш таго, у многіх калгасе зусім не налічваюць працаўзды за агульную і асобную. Коні нават не вядуць аб аплатах і асобна пачынаюць працаваць. У гэты час б'юць многа скажынаў у аплатах коняхаў. Існуе агульная ўраўняўнасць.

На нарадзе вострыя парком земляробства БССР тав. Веняк, які азначыў неадпаведнае становішча коннегадоўлі ў калгасе, тав. Веняк звярнуў асабліва ўвагу ўсіх удзельніц нарады на падрыхтоўку каня да высякі. А гэта, як б'юць падрыхтаваным конь — залежыць поспех сяўбы, поспех барацьбы за Ураджай.

Нарада выявіла многа недахопаў па коннегадоўлі. Абавязак раённых арганізацый — дапамагчы калгасам карэным чынам пачаць справу развіцця коннегадоўлі.



На Усебеларускай нарадзе коняхаў-бригадзіраў. НА ЗДЫМКУ: старшы коняхаў калгаса «Кастрычнік», Прапойскага раёна, ардынэсавы Н. В. Батуцін гутарыць з бригадзірам коннегадоўчэй бригады калгаса «Новы будаўнік», Чырвонаслабодскага раёна, тав. А. І. Ганчарыч.

## ВЫГАДУЮ ПЯЦЬДЗЕСЯТ ЖАРАБЯТ

У гутарцы з другімі коняхаў і дэлегатамі, што на многіх канюшнях дзённа арганізавана праца. Няма, як кажуць, парадку. Аб'явілі ў доглядзе, дрэнная чыстка коней, некамо кармоў. А чаму не хацеа кармоў? Кармоў не хацеа таму, што іх не па-гаспадарчому рэстаўраваць, не ачышчаць. І рад падзяліцца сваім вопытам работ. Іпачу з вясені ў нас складзены кармавы баланс і ўсе кармы атрымалі мясо па акту. Ніхто імі не распараджаецца, апрача мяне. Таксама ўсе коні прымаваны да коняхаў, няма аб'явілі. Догляд у нас прывільны, коням раз

кармы ў адні час, коню і конь у нас у добрым целе, сямлі. У невяртых калгасе дрэнная зброя. Там, можа, яе ніколі не рамантуець. Гэта не па-гаспадарку. Я лічу так, што як столяр без свайго габліка не можа працаваць, так і конь без зброі. Першая задача коняхаў перагледзець зброю, пачысціць яе, змазаць. Мы падрыхтавалі зброю да коннага каня. Калі выйдзе на поле, не будзе балыв галава. Коняхаў ў нашым калгасе ставілі, пеладары з лепшым калгаснікаў. Калгаснікі самі павіны нашай работай, вылікаюць нас на сходы і шытаюць, як мы працуем. Гэта многа дапамагае ў рабоне.

Зарэз на канюшні ставіў 167 коней, з іх 50 конематаў. Усе конематкі жарэліны. Я ўпэўнен, што будзе 50 маладых жарэбят. Кабылі ўжо вываляны ад цяжкіх работ, пастаўлены на адчыненні. Усе коні падрыхтаваны да сяўбы. Для іх пастаўлі лепшыя кармы. З добрым кармавым добра справімся ўгноіць і апрацаваць глебу. Сяўбу правядзем добравыясна.

БАТУЦІН Н. В.  
Ардынэсавы — старшы коняхаў калгаса «Кастрычнік» Прапойскага раёна.

## КОНІ ГАТОВЫ ДА ЛЮБОГА ПАХОДУ

Коняхаў высеў на двор стройнага, прыгожага каня. Яго гедзь можна было ўтрымаць у руках. Ён павільна высока ўгору сваю буйную галаву, прыгожа выгінаў масцістую шыю і б'іў аб аялы вачымамі. — О, гэта конь! — захапіліся людзі, абкружыўшы яго з усіх бакоў. — Лёўка дрэнных коней не гадва, — можа трымачы абыдзума рукамі за аборцы, таварыш коняхаў! — Восем пачынаюць ў канюшні на маю гадволю.

У цэлай і прасторнай канюшні стаялі жарэбныя конематкі, рабочыя коні, маладыя. Яны весела стрылі вухамі, усе былі ў добрым целе. — Гэта — нашы варышчэлыкі, — пачаў Лёўка маладзямі мінулага года. У агарыдзі гудзілі горныя рогамі жарэбят. Яны былі расцяганы на гунах згодна сваёй масі і паромі. Усё гэта збрэжана коняхаў, які любіць жарэбят і гадва іх кляветыва, аднаго Лёўка напамінь называе той дзень, калі нарадзілася кожнае жарэба.

Зарэз старшы коняхаў Іванко Лявон заняты падрыхтоўкай каня да вясняной сяўбы. Ён паставіў мэтаю, каб да вясні кожны конь быў у вышэйшай угнаёнасці. Гэтага ён ужо дабіўся. Для кожнага рабочага каня — добрая зброя. Коняхаў рыхтуюць на час сяўбы новыя пастромкі, вобраны, лейцы.

Лёўка дрэнных коней не гадва, — можа трымачы абыдзума рукамі за аборцы, таварыш коняхаў! — Восем пачынаюць ў канюшні на маю гадволю. У цэлай і прасторнай канюшні стаялі жарэбныя конематкі, рабочыя коні, маладыя. Яны весела стрылі вухамі, усе былі ў добрым целе. — Гэта — нашы варышчэлыкі, — пачаў Лёўка маладзямі мінулага года. У агарыдзі гудзілі горныя рогамі жарэбят. Яны былі расцяганы на гунах згодна сваёй масі і паромі. Усё гэта збрэжана коняхаў, які любіць жарэбят і гадва іх кляветыва, аднаго Лёўка напамінь называе той дзень, калі нарадзілася кожнае жарэба.

Іванко Лявон ужо шосты год працуе старшым коняхаў у калгасе «Рагавічы», Чырвонаслабодскага раёна. За гэты час ён паставіў работу на канюшні сапраўды па-ўзбораму. На канюшні ён праводзіць усе свай дзень. Лявон вялікі любіць коней. За імі ён даглядае, як сам за сабой. Калі-б іні спытаў, заўсёды быў бы яго добра апраўнтаным і чыстае адзенне. — Коняхаў павінен быць культурным чалавекам, — кажа ён, пакурчваючы свае картавацкія вусы.

На канюшні ўвесь час знаходзіцца старшы коняхаў, арганізуе правільнае харчаванне, догляд, чыстку. Калі ён праходзіць ад сталяў, коні працоўшым гадволю і гадволю ружыц наасустроч свайму гаспадару. Часта да Лёўкі прыходзіць моладзь і старшы работнікі. Яны — варышчэлыкі квалітэты, а Лёўка і сам сапраўды ў гэты гурток. Прыходзяць на канюшню і просіць яго называюць з доглядам коней. — У любую мінуту можна засядаць любога каня для паймаў слаўнай Чырвонай Арміі. Калі толькі спатрэбіцца, мы на сваіх конях будзем сакчы ворага на-варышчэлыкі, — кажа Лёўка. Двое коней з канюшні сагатае ў мінулы годзе ўжо былі ў нахадзе кавалерыйскага асвядора, які хадзіў у Менск на пароднае свята 11 ліпеня. Усе коні гатовы да любога паходу.

А. ЛОСЬ.

## УЗБРОЕНАЕ СЛОВА ПАЭТА

Апошні зборнік Андрэя Александровіча «Узброенае слова паэта» гэта ілюстрацыя творчым пачыткам. Пачытае майстэрства паэта, яго шырочы тэматычных разнаў выказаў, якіх ён у вершах і пэнах, сабраных у гэтым зборніку. Ён на праву называе паэтам «Узброенае слова», бо вершы і пэны, змяшчаныя ў ім, калючы да барацьбы, паказваюць нашо паўнакроўнае, сацыялістычнае жыццё. Творы аформіла асабліва масам і сабавілі ім мастацкім словам у вялікай напружанай рабоне. Вялікі характары іх актуальнасць, хвалюючыя абадзвеннасць, строгасць і буйном, пэнанасць іх складу, часта пабудаваны на выкарыстанні фальклору, прастата мовы.

Як мы знаем, прастата і разам з тым глыбіня паказу — самае вялікае пачынае майстэрства. І Андрэй Александровіч, як вядома са зборніка, многа зрабіў у гэтым напрамку. Ягоныя пэны прастыя на пабудове, велікі пэнанасць. Ягоныя пэны адбавіць мушныя лініі жыцця і прычы нашай радзімы.

Валодзіям майстэрствам паказу, паслядоўнай анавалізацыі, напоснай гераізмам баявога палкаводца Серга Оржанікіна, гучаць словы верша «Поч у разведцы»: ...Пад Вяршысавым палонікам, За Вярзоў ракой, За Вярзоў ракой, Выйсца армія Чырвонай Сабірака сілы ў бой. — Лёўка вал лесам сонца ўзылізе Фронт праваць, найбольшы ўдар, — Вырашаў Оржанікіна — Палк вядоўзе-камісар. Палк байцоў адрэў тойком І, прапраўны фронт ударам, Заідаў ліхні агнём.

Вярш паэта «Галодная раіна» ступілі, скульптурнымі вобразамі, у пароткім размере паказвае прыгнетачнае жыццё рабочага класа ў фашыскай Германіі. Лаканічнасць вобразу — дасягненне паэта: ...Ад враз ў край, як гедь, як рокат ірура, Грымці салот каб сьвежым магіла, Наўсць Рэспублікі апошні карау... Іх вал, праз Ленінград, ад Менска і Паміра — Ідзе ў Маскву кастрычні, грозны гуд: — Вузь памінь вечная табе, таварыш Кіраў!

Народнае гора паказвае паэтам-большыком з вялікай сілай. Пачытачыя явасці Александровіча расі разам з яго работам паэта-грамаліна. Корні ягонай пэнаі ляць ад штодзённай агульнай работы сярод працоўных мас. Усё вядома, што Андрэй Александровіч многа часу ахдэе грамадскай рабоне. Ён прымаў ўдзел у гістарычным пасаджэнні Рэдакцыйнай камісіі Надзвычайнага УМЗ З'езду Совету СССР над старшынствам таварыша Сталіна. А Александровіч ахдэўна працаваў на перахладу думак народу ў пісьме вялікаму Сталіну ад беларускага народу, у стварэнні «Дэманічнай пэнаі аб Чырвонай Арміі», прысвечаным першаму маршалу Кірэнтэву Фрунзевічу Варапылаву. Александровіч, як верны сын народу, перажывае кожную пабуду, хвалюючы яго, таму пэна і праўдыва гучаць словы ягонага верша «Нясія большыкі»: ...Ордынэсавыя врэна Дзёнасна, з табой — Увух быць пільнымі павілімі І на зямлі, і над зямлі. І ў існы зьені, і ў пэналогу Я твой палсяр і будаўнік — І я пчаслівы, бо заўсёды Пчаслівы той — хто большыкі!

Пяро паэта падмае разнастайна тэм: рост сталіны, уручэнне акцаў калгасам на вечнае карыстанне зямлі, гераізм грамадзянскай вайны, мужнасць Чапаева, апамятае чалавечы і многа іншых. Яны пададзены праўдыва і глыбока.

Вярш паэта «Галодная раіна» ступілі, скульптурнымі вобразамі, у пароткім размере паказвае прыгнетачнае жыццё рабочага класа ў фашыскай Германіі. Лаканічнасць вобразу — дасягненне паэта: ...Ад враз ў край, як гедь, як рокат ірура, Грымці салот каб сьвежым магіла, Наўсць Рэспублікі апошні карау... Іх вал, праз Ленінград, ад Менска і Паміра — Ідзе ў Маскву кастрычні, грозны гуд: — Вузь памінь вечная табе, таварыш Кіраў!

Вярш паэта «Галодная раіна» ступілі, скульптурнымі вобразамі, у пароткім размере паказвае прыгнетачнае жыццё рабочага класа ў фашыскай Германіі. Лаканічнасць вобразу — дасягненне паэта: ...Ад враз ў край, як гедь, як рокат ірура, Грымці салот каб сьвежым магіла, Наўсць Рэспублікі апошні карау... Іх вал, праз Ленінград, ад Менска і Паміра — Ідзе ў Маскву кастрычні, грозны гуд: — Вузь памінь вечная табе, таварыш Кіраў!

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталіна я бачыў у глумі Палесса, Сталіна ў сляніскай хале сцягваў, Сталіна ў слаху ў народных пэнах, Сталіна ў дароце сэрцам ашукваў. Стаўне спаткае. А лік не знаю, Іх прыснці Сталіну ўсю любовь сваю.

Сталі



ЗАМЕЖНЫЯ ВОДГУКІ НА ПРЫГАВОР ВЯРХОУНАГА СУДА

Трацісты—правакатары вайны

Н'Ю-ІОРК (буйнейшы пэнтр ЗША), 6 лютага. (БЕТА). У адным з буйнейшых пэнтраў Н'ю-Іорка «Мэдисон сквер гэрард» адбыўся арганізаваны камуністычнай партыяй масавы мітынг, на якім прысутнічала 18 тыс. чалавек. Удзельнікі мітынга ганьбілі трацікізм і абавязаліся зрабіць усё для выгнавання трацікістаў з амерыканскага рабочага руху.

Мітынг прыняў рашэнне адправіць таварышу Сталіну прывітаную тэлеграму, адобрыў прыгавор Ваеннай калегіі Варшаўскага суда СССР па справе анты-савецкага трацікіскага пэнтра і выказаў спадзяванне абрам трацікіскага шкідлівага актэра. «Мы, — указваецца ў рэзалюцыі, — асуджаем дэяніі трацікістаў, якіх у сваёй алектрычнай агоні Гітлера і Мусаліні прабуюць распадаць нацыянальны фронт у Іспаніі. Мы заўважым, што толькі шляхам выгнавання трацікістаў з рабочага руху можна аб'яднаць нацыянальны фронт у барацьбе супраць фашызма, за дэмакратыю і мір».

Генеральны сакратар ЦК камуністычнай партыі ЗША Браўнэр, які выступіў на мітынгу з тэстам, гаварыў аб гучнай ролі трацікістаў у італьянскім пэнтры. — Трацікізм, — сказаў Браўнэр, — з'яўляецца агоніяй фашызма і італьянскай нацыі першы ўдар Савецкаму Саюзу, каб асабліва ўвесці сутэстычны фронт барацьбы супраць вайны і фашызма і нацыстскай шкоды антысавецкім і антыфашызмскім сілам у кожнай краіне, уключаючы Злучаныя Штаты.

Удзельнікі мітынга наладзілі лобнае шаванне пры вошым ушаванні імя таварыша Сталіна.

Агенты германскай контрразведкі

ПАРЫЖ (сталепа Францыі), 6 лютага. (БЕТА). Орган разведкі-савецкай тэлеграфна-радыё арганізацыя спецыяльнай артыкулы, асабліва «Інтрыгі Гітлераўскай Германіі ў Савецкім Саюзе», на тэму аб італьянскай і швейцарскай дзейнасці германскіх агентаў у Савецкім Саюзе.

ІНТРЫГІ РЫБЕНТРОПА Ў АНГЛІІ

РЫМ (сталепа Італіі), 6 лютага. (БЕТА). Лонданскі карэспандант газеты «Джорнале д'Італія» азначае глыбокае раздражненне італьянскай грамадскасці інтрыгамі германскага пэнтра ў Лондане Рыбентропа. Рыбентропа абвінавачваюць у тым, што ён, заводзячы сувязі ў пэнтрых кансерватыўных колах, імя інтрыгі супраць налічкі італьянскага ўрада і супраць Іана, міністра замежных спраў, даказваючы ў сваёй нагадзі да спробы павялічыць анты-савецкую ўраду кандыдатуру на пост англійскага пэнтра ў Берліне.

Газета ўказвае далей, што сярод іншых абвінавачванняў, трацікіскай англійскай Рыбентропу, трэба азначыць і яго выступленне з нагадзі на Савецкі Саюз, з якім Англія падтрымлівае прыязныя адносіны.

У заключэнне «Джорнале д'Італія» перадае англійскае наведанне, у якім указваецца, што Рыбентропу прызначылі, мабыць, у хуткім часе пакінуць свой пост у Лондане.

У НАРКАМАЦЕ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ

6 лютага пасланнік Фінляндыі п. Ірвэ-Коскінен уручыў заатчыку 1-га заходняга аддзела НКЗС г. Барокаму сапраўдныя падаарункі з просьбай перадаць іх амя імя фінлянскага ўрада капітану парохота «Мельніскай» Д. Ю. Саліно і яго памочніку П. В. Анучыну ў знак пазытыўнага выразвання прыходам «Мельніскай» 16 чалавек вышкіпа і каманды біскапа парохота «Намна», які загінуў 25 кастрычніка 1936 года каля берагоў Эстоніі.

«Мельніскай» Д. Ю. Саліно і яго памочніку П. В. Анучыну ў знак пазытыўнага выразвання прыходам «Мельніскай» 16 чалавек вышкіпа і каманды біскапа парохота «Намна», які загінуў 25 кастрычніка 1936 года каля берагоў Эстоніі.

Ваенна-фашысцкі мяцеж у Іспаніі НЯЎДАЧА МЯЦЕЖНІКАЎ НА ПАУДНЁВЫМ ФРОНЦЕ АГЛЯД ВАЕННЫХ АПЕРАЦЫЙ У ІСПАНІІ

Толькі гэтымі днямі камандуючы мяцежнай войскай на паўднёвым фронце, баятун-генерал Кейно па Іяно заявіў на радыё, што «Малага не з'яўляецца ў сучасны момант першачарговым аб'ектам для пэнтрынальнай арміі». Заява гэта была зроблена пасля таго, як урадавыя войскі адбілі атаку мяцежнікаў на Фуэнхірала, прымерсі гарадок на шляху з Горадэра ў Малагу.

Але ні то сам генерал, ні то яго германскія і італьянскія гаспадары змянілі сваё першачарговае рашэнне. Лыне захацелі адмовіцца ад заходу такога ласавога аб'екта, які з'яўляецца Малага. Акупацыя гэтага горада дала б мяцежнікам аперную базу на Міжземным моры, у той час як пэнтр ім прыходзіцца базавіцца на дрэна абсталяванні порт Алхесірас або на аддаленым Калісе. Наступленне на Малагу было апланавана, як толькі для гэтага былі сабраны дастатковыя сілы.

У паход адправіліся не толькі сухапутныя часты, у тым ліку і марананцы, якімі мяцежнікі звычайна карыстаюцца як пашчэным масам спраз, але і ўсе морскія сілы генерала Франка. Генерал Кейно па Іяно, асабіста прыняўшы ўказ у пахоце, змяніў свой штаб на германскім лінкеры «Амірал граф Шлее». Гэты лінкер і германскі крэйсер «Кель» канваіравалі іспанскую мяцежную вайсковую на дароце ў Малагу.

Наступленне мяцежнікаў на Малагу ў раёне Марбелья — Фуэнхірала скончылася для іх плачыфна. Ім прышлося адступіць пад напорам урадавых войск на некалькі кілометраў. Атака з мора таксама аказалася наўдалай. Урадавыя авіяцыя засыпала бомбамі мяцежныя крэйсеры і прымушала іх уціхнуць. Карэспандант англійскай газеты «Дэйлі геральд» паведамае цікавы факт, што раней усіх пачалі ўлікаць германскія ваенныя караблі, відавочна, усломніўшыся, пры візе ўрадавых бомбардыроўшчыкаў, аб «лейтэнтэце Германіі».

Урадавы авіяцыя змагла буйную ролю ў адбіцці сухапутных атак і асабліва ў баях з авіяцыяй мяцежнікаў. Па паведамленню англійскай кансерватыўнай газеты «Таймс», абтыі тры фашысцкія самалёты. («М.П.»).

СТАНОВІШЧА НА ФРАНТАХ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

БІЛЬБАА (сталепа Баскай аўтаномнай вобласці), 5 лютага. (БЕТА). На аступніцкім участку паўночнага фронту на працягу ўсяго ўчарашняга дня адбылася жорсткая артылерыйская перастрэлка ў раёне Овiedo (галоўны горад Астурый). У гэтым горадзе агнём рэспубліканскай артылерыі разбураны шэраг аступніцкіх будынкаў, банка, які мяцежнікі ператварылі ў значна ўмацаваны пункт. Прадэжмаецца масавая ўлічанне грамадзянскага насельніцтва ў Овiedo. Ноччу на бог рэспубліканцаў пераважыць пэнтры семі.

На біскайскім участку фронту ў раёне Марына атрад рэспубліканцаў атакаваў іспанскіх мяцежнікаў, які суправаджаў абоз. У выніку баяў мяцежнікі былі прымушаны ўлікаць і пакінулі на полі бою шмат прыпасоў.

БІЛЬБАА (сталепа Баскай аўтаномнай вобласці—Іспанія), 6 лютага. (БЕТА). 5 лютага ў Більбаа быў прыняты ў выкананне сяродны прыгавор пад германскіх фашыстаў-шпіёнаў Эйхэнгаўсам, пэнтрынальнага германскага пэнтра ў Аўстрыі Палена. Эйхэнгаўс быў узяты ў палон рэспубліканцамі на біскайскім (паўночным) фронце.

ПАЎДНЁВЫ ФРОНТ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, чароўны развіццямі ўрада), 6 лютага. (БЕТА). Мясцежнікі скаціроўвалі буйныя сілы ў раёнах Марбелья, Бургэ, Антэра, Алама па Гранада (на фронтах Малагу). У гэдые гэтых войскаў з'яўляюцца італьянскія і германскія сілы. Не гледзячы на жорсткі бая ў гэтых раёнах, рэспубліканскія часты аказваюць жорсткае супраціўленне і нярэдка пераходзяць да частковых контратак. Іа Бургэ рэспубліканскімі частымі захаваны 4 станцыяны кулямёты, 200 вінтовак і адзін танк. Рэспубліканская авіяцыя, не гледзячы на сваю малакольнасць па ўказаным раёне, дзейнічае паспяхова.

Учора на світанні караблі мяцежнікаў «Альміранта Стрелера», «Капарнас» і «Балеарас» адбілі артылерыйскі агонь на прыбярэжнаму пасе паміж Мотрыя і Малагай. Парушана часова тэлеграфная і тэлефонная сувязь з Малагай была поўна ноччу ановлена.


Германскія і італьянскія ваенныя караблі актыўна дапамагаюць мяцежнікам, блакіруючы морскую базу рэспубліканскага флота — Картахену.

ЛОНДАН (сталепа Англіі), 6 лютага. (БЕТА). Мадрыдскі карэспандант кансерватыўнай газеты «Таймс» паведамае, што ў раёне Карды (на поўні Іспаніі) адзначаецца значнае наступленне урадавых войскаў. Урадавыя войскі расшырылі свае апяраны ў раёне Носабланка і ўступілі ў сучасны момант на тэрыторыю, якая знаходзіцца з пачатку грамадзянскай вайны ў руках мяцежнікаў. Карэспандант паведамае, што ўрадавыя войскі занялі Вілья-Франку (на паўночным ўсходзе ад Карды).

МІТЫНГ У МАДРЫДЗЕ

МАДРЫД (сталепа Іспаніі), 6 лютага. (БЕТА). У сувязі з прыбыццям у Мадрыд генеральнага сакратара Французскай камуністычнай партыі Марыса Торэра, мадрыдскія абласны камітэт іспанскай камуністычнай арганізацыі выдзі мітынг у кіно «Саламанка». Мітынг адкрыў сакратар мадрыдскага абласнога камітэта камуністы Франсіско Антоніа. Прысутныя на мітынг стаялі віталі Торэра воўлічамі: «Няхай жыве народны фронт і дэмакратычная Францыя!» і спевалі «Марсельезу» і «Інтэрнацыяналу».

„ВАЙНА—ВАЙНЕ“



Фінальная сцена з 4 акта п'есы Якуба Коласа «Вайна—вайне». Фото Галашова.

Ужо праішло рад спектакляў п'есы народнага паэта рэспублікі Якуба Коласа «Вайна вайне» і цяпер можна зусім аб'ектыўна гаварыць аб гарачым прыёме п'есы савецкім глядачом, аб бурным акцэнтнае глыбальнай зацікаўнасці ўсіх спектакляў у БДТ-2.

Якуб Колас галы чатыры тэмы назваў вышэй ад азначаных і насканых сцен, аб'ёмна на паэму п'есу. Але ні ён, ні нашы тэатры не браліся за рэалізацыю гэтага твору на сцэне.

Якуб Колас па сваёй скромнасці вядомага дараванні сапраўднага мастака не прапунуваў сам свайго твору на сцэну, а кіраўнікі нашых тэатраў чамусьці не зацікавіліся ў гэтых першачарговым сінках з'яўляюцца адрозненні рэалістычнага вядомага твору, які аўтарам маглі быць заастрэны спэцыялісты і ўдзельнікванцы ў дзейнасці п'есу.

Мы рады, што БДТ-2 удалося творча і Парком асветы БССР тав. Дзякаў таў п'есмавае ўказанне ўсім адуговым, гарадскім і раённым адуговым народнай асветы аб парэку правядзення ўшанавання памяці А. С. Пушкіна ў школах рэспублікі.

Наводые гэтага ўказання, пушкінскія дні ў школах праводзіцца з 10 па 20 лютага.

10 лютага пасля першых трох урокаў у пачатковых школах і ў першых чатырох класах п'яцых і сярэдніх школ наступілі праводзіць гутаркі ў памяці А. С. Пушкіна. Пасля гутаркі — паказ вучэбскай мастацкай самадзейнасці.

Указанні Наркомасветы таксама прадуражваецца правядзенне школьных літаратурна-музычных вечароў памяці А. С. Пушкіна і сумесныя ўрачыстыя сходы вучняў VII—X класаў школ гарадскіх і раённых п'янтраў.

Вывучэнне твораў паэта ў парэку выкладання ў школах праводзіцца па ўсталяванай Наркомасветы праграме.

дружна папрацаваць з Якубам Коласам і гэта дружба ўвечналася паспехам. Народны паэт Якуб Колас, які ўпершыню выступіў як драматург, адрэзу яра і перакачаў загарвару са сваім чытачом-гладячом са сцены.

Мы рады выключнаму поспеху спектакля і развіццям словам Якуба Коласа, якія адукуюць нас на далейшыя дзеянні: «Я рад, што наша сумесная работа не агнула марна. Я ніколі не адчуваў такога творчага ўздыму, перацягваючы свае творы, як цяпер, калі адзін з іх я ўпершыню пачаў і ўбачыў са сцены. Буду працаваць далей і далей».

Толькі ў пэнтры кантадае ўсіх кампанентаў спектакля і ў першую чаргу драматурга і рэжысера з лясца п'есы, варты 20-ай гадынае Валіага Кастрычніка.

Мастацін п'янтры БДТ-2 раісэр В. ДАРВІШАЎ.

ПУШКІНСКІЯ ДНІ У ШКОЛАХ БССР

Парком асветы БССР тав. Дзякаў таў п'есмавае ўказанне ўсім адуговым, гарадскім і раённым адуговым народнай асветы аб парэку правядзення ўшанавання памяці А. С. Пушкіна ў школах рэспублікі.

Наводые гэтага ўказання, пушкінскія дні ў школах праводзіцца з 10 па 20 лютага.

10 лютага пасля першых трох урокаў у пачатковых школах і ў першых чатырох класах п'яцых і сярэдніх школ наступілі праводзіць гутаркі ў памяці А. С. Пушкіна. Пасля гутаркі — паказ вучэбскай мастацкай самадзейнасці.

Указанні Наркомасветы таксама прадуражваецца правядзенне школьных літаратурна-музычных вечароў памяці А. С. Пушкіна і сумесныя ўрачыстыя сходы вучняў VII—X класаў школ гарадскіх і раённых п'янтраў.

Вывучэнне твораў паэта ў парэку выкладання ў школах праводзіцца па ўсталяванай Наркомасветы праграме.

НАПЯРЭДАДНІ ДНЯ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

Сваіўну гадавіну—Дзень Чырвовай Арміі—коннікі кавалерыйскай дывізіі адзначаць пахаванымі спаборніцтвамі лепшых падрэзаванцаў. У аскандраў ідзе дзейная падрэзаванцаў да гэтых спаборніцтваў. Аляксандры, ўзводзі, аскандраўны спаборніцтваў паміж сабой, нарашчваюць поспехі баявой і палітычнай вучобы.

Праграма спаборніцтваў уключае ў сябе і лясныя прабы і спаборніцтва ў рубцы, дэкарацыі, перамаганні складанейшых перашкод і стрэльбу. Аскандраў, ізе палітурку т. Мейервіцка, трымае прышпінства ў палку. У аскандраўны п'яма ні аднаго баіна, ні аднаго камандзіра, які б не спаборнічалі паміж сабой. П. ВАЛЬД.

Ад Жлобінскага РК КП(б)Б

З'яўляюцца кандыдатуры картку № 0549068 узору 1936 года, выданую Жлобінскім РК КП(б)Б на імя Гараліка Нісана Залманова, лічыць несапраўднай Сакратар Жлобінскага РК КП(б)Б ЛЕХЕРЗАН.

ДЗЕННІК

Семинар правадзіцца ў Сталінскага раёна абдуцэнна 9 лютага ў 9 гадзінаў раніцы ў Доме партактыва (пакой № 22).

Адзнаны рэдантар Д. В. ЮРКОЎ.

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ даводзіць да ВЕДАМА ГРАМАДЗЯН г. МЕНСКА, ШТО з 1 ЛЮТАГА г. г. АРГАНІЗАВАНА БЮРО АБСЛУГОЎВАННЯ СПАЖЫВЦОЎ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ „БАС“

Магазін № 1 ГАЛОЎМЯСА (Савецкая, 36) Штодзённая ЕСЦЬ у ПРОДАЖЫ свежыя ПЕЛЬМЭНІ ПІРАЖКІ з МЯСАМ САСІСКІ САРДЭЛКІ

ДА ўВАГІ! Розічны Магазін (Савецкая, 87). ПАКУПНІКОЎ! Белшвейснабзбыта

ГАТУНКОВАЕ НАСЕННЕ ТРАЎ КАНЮШЫНЫ, КОРАНЬПЛОДАЎ, ГАРОДНЫХ КУЛЬТУР І КВЕТАК ПРАДАЕЦЦА з ЛАРКОЎ, СКЛАДАЎ І БАЗ ДЗЯРЖСОРТФОНДА

СВІННЯ І ТЭАТРАХ І КІНО БЕЛАРУСЬ ПЕРШЫ ДАІРЖАНЫ ТЭАТР (БДТ-1)

НКМП БССР Белметалснабзбыт МАГАЗІН „СТАНКАІНСТРУМЕНТ“

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПРАВОДЗІЦЬ ПАДРЫХОТКУ КАДРАЎ ДЛЯ КІНОСТУДЫ, якая будзеца ў Менску, па наступных спецыяльнасцях:

Мясцёны каленцы работнікаў рэдакцыі і выдвецца газеты „Звязда“, выдзавалі сваб спачуванне работніку выдвецца „Звязда“ тав. Спелыну з прычыны шчыры ЯГО МАЦІ.

Пры менгарана АДКРывАЮЦЦА ТРОХМЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ДАШКОЛЬНЫХ РАБОТНІКАЎ.

У адзел аб'яу 21-845 званіце па тэл.